

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 красавіка 2015 г. № 170

Аб узнагароджанні

За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў, значны ўклад у забеспячэнне абараназдольнасці і эканамічнай бяспекі краіны, падрыхтоўку Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў у прамысловасці і сельскай гаспадарцы, заслугі ў развіцці транспартнай галіны, сацыяльнай сферы, навукі, адукацыі, мастацтва, культуры і спорту:

1. Узнагародзіць:

ордэнам «За службу Радзіме» III ступені

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Гнілазуба
Валерыя Уладзіміравіча | – начальніка 72-га гвардзейскага аб'яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Узброеных Сіл, генерал-маёра |
| Дзіканёва
Андрэя Уладзіміравіча | – начальніка зенітных ракетных войскаў – начальніка ўпраўлення зенітных ракетных войскаў Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, палкоўніка |
| Зайцава
Сяргея Міхайлавіча | – намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка 1-га ўпраўлення галоўнага аператыўнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка |
| Ляха
Віктара Віктаравіча | – начальніка бранятанкавай службы ўпраўлення ўзбраення Заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сіл, палкоўніка |
| Прасянога
Юрыя Дзмітрыевіча | – начальніка 1371-й інжынернай базы Узброеных Сіл, палкоўніка |
| Смяховіча
Мікалая Мікалаевіча | – камандзіра вайскавай часці 97020 Узброеных Сіл, падпалкоўніка |
| Старкова
Вячаслава Мікалаевіча | – начальніка войскаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай аховы – начальніка ўпраўлення радыяцыйнай, хімічнай, біялагічнай аховы і экалогіі Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка |

ордэнам Пашаны

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Агабекава
Уладзіміра Янокавіча | – дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут хіміі новых матэрыялаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» |
| Блахіна
Барыса Браніслававіча | – дырэктара ўстановы адукацыі «Служба дзяржаўны каледж» |
| Кізляка
Уладзіміра Віктаравіча | – галоўнага інжынера закрытага акцыянернага таварыства «Вялікія Славені» Шклоўскага раёна |
| Міхневіча
Аляксандра Юр'евіча | – першага намесніка Міністра замежных спраў |
| Мышкаўца
Сяргея Іванавіча | – начальніка юрыдычнага ўпраўлення Дзяржаўнага сакратарыята Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь |
| Партнога
Міхаіла Пятровіча | – намесніка Міністра спорту і турызму |

- Паўловіча
Мікалая Паўлавіча – намесніка начальніка ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Шклоўскага райвыканкама па раслінаводстве
- Раманенку
Сяргея Іванавіча – трактарыста-машыніста сельскагаспадарчай вытворчасці закрытага акцыянернага таварыства «Агракамбінат «Зара» Магілёўскага раёна
- Хурсана
Генадзія Мікалаевіча – трактарыста-машыніста сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Гігант» Бабруйскага раёна
ордэнам Францыска Скарыны
- Дзянісаву
Вольгу Міхайлаўну – вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага»
медалём «За адзнаку ў ваенскай службе»
- Арцёменку
Ігара Мікалаевіча – намесніка камандзіра 103-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных Сіл, палкоўніка
- Вышынскага
Васілія Валер’евіча – начальніка аўтамабільнай службы тэхнічнай часці 72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Узброеных Сіл, маёра
- Галубцова
Сяргея Георгіевіча – намесніка начальніка па вучэбнай і навуковай рабоце факультэта сувязі і аўтаматызаваных сістэм кіравання ўстановы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
- Ключнікава
Юрыя Аляксеевіча – намесніка камандзіра па ўзбраенні – начальніка тэхнічнай часці 231-й артылерыйскай брыгады Паўночна-заходняга апэратыўнага камандавання Узброеных Сіл, падпалкоўніка
- Красельнікава
Аляксандра Якаўлевіча – начальніка ветэрынарнай службы Узброеных Сіл, палкоўніка медыцынскай службы
- Куяўскага
Андрэя Станіслававіча – намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце – начальніка аддзялення ідэалагічнай работы 181-й баявой верталётнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
- Марко
Сяргея Іванавіча – намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка 1-га аддзела ўпраўлення эксплуатацыі і рамонту ўзбраення і ваеннай тэхнікі Узброеных Сіл, падпалкоўніка
- Машчанкова
Сяргея Анатольевіча – намесніка начальніка цэнтра – начальніка 1-га аддзела 2-га цэнтра галоўнага цэнтра забеспячэння бяспекі інфармацыйных тэхналогій Узброеных Сіл, падпалкоўніка
- Мінько
Ігара Уладзіміравіча – начальніка штаба – першага намесніка камандзіра 85-й брыгады сувязі Узброеных Сіл, падпалкоўніка
- Падкауру
Аляксандра Васільевіча – намесніка начальніка 3-га ўпраўлення галоўнага апэратыўнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
- Піваварава
Юрыя Мікалаевіча – старшага афіцэра аддзела ракетных войскаў і артылерыі Паўночна-заходняга апэратыўнага камандавання Узброеных Сіл, падпалкоўніка

- Прoшкiнa
Аляксaндра Алeгaвiчa – нaмeснiкa нaчaльнiкa ўпpаўлeннa – нaчaльнiкa
1-гa аддзeлa 1-гa ўпpаўлeннa гaлoўнaгa ўпpаўлeннa
плaнaвaннa i кaардынaцыi тылaвoгa зaбeспeчeннa
Мiнiстэpствa aбapoнy, пaлкoўнiкa
- Рoнiкa
Гeнaдзiя Гeopгiевiчa – нaмeснiкa кaмaндyючaгa вoйскaмi пa ўзбpaeннi –
нaчaльнiкa ўпpаўлeннa ўзбpaeннa Зaxoднiягa aпepaтыўнaгa
кaмaндaвaннa Узбpoeнyх Сiл, пaлкoўнiкa
- Умaнцa
Вячaслaвa Яўгeнeвiчa – нaмeснiкa нaчaльнiкa ўпpаўлeннa – нaчaльнiкa
2-гa аддзeлa 1-гa ўпpаўлeннa Дэпapтaмeнтa тpaнcпapтнaгa
зaбeспeчeннa Мiнiстэpствa aбapoнy, пaлкoўнiкa
- Цaлкo
Дзмiтpыя Пaўлaвiчa – нaчaльнiкa штaбa – пepшaгa нaмeснiкa кaмaндзipa
116-й гвapдзeйскaй штypмaвoй aвiaцыйнaй бaзы Вaeннa-
пaвeтpaнyх сiл i вoйскaў cупpaцьпaвeтpaнaй aбapoнy
Узбpoeнyх Сiл, пaлкoўнiкa
- Шкpэдa
Улaдзiмipa Пятpoвiчa – сaвeтнiкa-кaнcулътaнтa сeктapa дзepжaўнaй i пaгpaнiчнaй
бeспeкi кaардынaцыйнa-iнcпeктapcкaгa ўпpаўлeннa
Дзepжaўнaгa сaкpaтapыятa Сaвeтa Бeспeкi Рeспyблiкi
Бeларусь, пaлкoўнiкa
- мeдaлeм «Зa адзнaкy ў aхoвe гpaмaдcкaгa пapaдкy»
- Гapoшкy
Аляксeя Юp'евiчa – старшaгa oпepyпaўнaвaжaнaгa аддзeлa кpымiнaльнaгa
вышyкy кpымiнaльнaй мiлiцыi аддзeлa ўнyтpaнyх cпpаў
Аршaнcкaгa рaйвыкaнкaмa, мaёpa мiлiцыi
- Цiткo
Андрeя Вiктapавiчa – iнcпeктapa пa aпepaтыўнaй paбoцe Бapaнaвiцкaгa
мiжpaённaгa аддзeлa ўпpаўлeннa Дэпapтaмeнтa
фiнaнсaвyх paсслeдaвaннaў Кaмiтэтa дзepжaўнaгa
кaнтpoлю пa Бpэcцкaй вoблacцi
- Чopнaгa
Мixaйлa Сяpгeевiчa – старшaгa oпepyпaўнaвaжaнaгa аддзeлa пa paскpыццi
злaчынcтвaў cупpaць acoбы ўпpаўлeннa кpымiнaльнaгa
вышyкy кpымiнaльнaй мiлiцыi ўпpаўлeннa ўнyтpaнyх
cпpаў Вiцeбcкaгa aблвыкaнкaмa, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
- «Зa адзнaкy ў пaпapэджaннi i лiквiдaцыi нaдзвычaйнyх cитyaцый»
- Андрeйeўcкaгa
Дзянiсa Вaлep'евiчa – нaчaльнiкa дзepжyрнaй змeнy пaжapнaй aвapыйнa-
выpaтaвaльнaй чacцi № 4 Бaбpуйcкaгa гapрaйаддзeлa пa
нaдзвычaйнyх cитyaцыйx yстaнoвы «Mагiлeўcкae aблacнoe
ўпpаўлeннe Мiнiстэpствa пa нaдзвычaйнyх cитyaцыйx
Рeспyблiкi Бeларусь», кaпiтaнa ўнyтpaнaй cлyжбy
- Зiнaвeнкy
Вacилiя Лeанiдaвiчa – кaмaндзipa аддзeлeннa пaжapнaй aвapыйнa-выpaтaвaльнaй
чacцi № 1 Аciпoвiцкaгa paённaгa аддзeлa пa нaдзвычaйнyх
cитyaцыйx yстaнoвы «Mагiлeўcкae aблacнoe ўпpаўлeннe
Мiнiстэpствa пa нaдзвычaйнyх cитyaцыйx Рeспyблiкi
Бeларусь», пpaпapшчыкa ўнyтpaнaй cлyжбy
- Юткy
Сяpгeя Aдaмaвiчa – кaмaндзipa аддзeлeннa пaжapнaй aвapыйнa-выpaтaвaльнaй
чacцi № 1 Аciпoвiцкaгa paённaгa аддзeлa пa нaдзвычaйнyх
cитyaцыйx yстaнoвы «Mагiлeўcкae aблacнoe ўпpаўлeннe
Мiнiстэpствa пa нaдзвычaйнyх cитyaцыйx Рeспyблiкi
Бeларусь», старшaгa cяpжaнтa ўнyтpaнaй cлyжбy

- Кунцэвіча
Сяргея Міхайлавіча – камандзіра аддзялення пажарнага аварыйна-выратавальнага паста № 11 Бабруйскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
- Маслава
Яўгенія Валянцінавіча – камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 2 Савецкага раёна Гомельскага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
- Себіка
Сяргея Барысавіча – камандзіра аддзялення пажарнага аварыйна-выратавальнага паста № 17 Добрушкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
- Усеню
Уладзіміра Аляксандравіча – намесніка начальніка па апэратыўна-тактычнай рабоце Старадарожскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», капітана ўнутранай службы
- Янкіна
Цімафея Анатольевіча – майстра сувязі аддзялення сувязі, асвятлення і электрабяспекі пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 4 Бабруйскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
- медалём «За працоўныя заслугі»
- Агеенку
Аляксандра Віктаравіча – трактарыста-машыніста рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Вучэбна-доследная гаспадарка Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі» Горацкага раёна
- Акалакулака
Пятра Віктаравіча – вадзіцеля сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Ількавічы» Бялыніцкага раёна
- Алешку
Уладзіміра Рыгоравіча – дырэктара філіяла «Аўтобусны парк № 1» адкрытага акцыянернага таварыства «Мінаблаўтатранс»
- Бараноўскага
Міхаіла Васільевіча – загадчыка лабараторыі тэхналогіі машыннага даення і якасці малака рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па жывёлагадоўлі»
- Грыц
Веру Мікалаеўну – фельчара Маканавіцкага псіханеўралогічнага дома-інтэрната для састарэлых і інвалідаў
- Даўганосаву
Таццяну Міхайлаўну – апэратара птушкафабрык і механізаваных ферм бройлернага цэха бройлернай вытворчасці філіяла «Сервалюкс Агра» сумеснага закрытага акцыянернага таварыства «Сервалюкс» Магілёўскага раёна

Дзерашава Аляксандра Іванавіча	– трактарыста-машыніста сельскагаспадарчай вытворчасці круглянскага сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Калгас «Комсенічы»
Дробную Таццяну Мікалаеўну	– аператара свінагадоўчых комплексаў і механізаваных ферм па ўтрыманні і доглядзе за свіннямі на адкорме адкрытага акцыянернага таварыства «Агракамбінат «Усход» Магілёўскага раёна
Ермаловіча Максіма Леанідавіча	– першага намесніка Міністра фінансаў
Казлова Сяргея Сяргеевіча	– генеральнага дырэктара ўнітарнага прадпрыемства Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь «Спартыўна-аздараўленчы комплекс «АЛІМПІЙСКІ»
Камандроўскую Святлану Уладзіміраўну	– начальніка аддзела аналізу і кантролю мытных працэдур Брэсцкай мытні
Кудасава Антона Эдмундавіча	– намесніка Міністра эканомікі
Лаўнікава Пятра Сцяпанавіча	– старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Кастрычнік» Мсціслаўскага раёна
Логвіну Людмілу Віктараўну	– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела нагляду за выкананнем заканадаўства аб працы Мінскага гарадскога ўпраўлення Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
Марціновіча Валерыя Іванавіча	– намесніка дырэктара па навуковай рабоце дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут фізіка-арганічнай хіміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Мядзведзеву Тамару Міхайлаўну	– начальніка ўпраўлення сацыяльнай абароны адміністрацыі Першамайскага раёна г. Віцебска
Назаранку Віктара Уладзіміравіча	– Старшыню Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі
Ніжэвіч Людмілу Іванаўну	– намесніка Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання
Новак Святлану Юр’еўну	– начальніка аддзела кадрў і прафесійнай падрыхтоўкі Мінскай рэгіянальнай мытні
Пабыдзінскага Міхаіла Віктаравіча	– загадчыка рамонтнай майстэрні закрытага акцыянернага таварыства «Вялікія Славені» Шклоўскага раёна
Падскрэбкіну Таццяну Аляксандраўну	– галоўнага інспектара аддзела бухгалтарскага ўліку і кантролю Мінскай рэгіянальнай мытні
Пад’ялоўскага Мікалая Баніфацьевіча	– першага намесніка начальніка ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Кіраўскага райвыканкама
Пракопчыка Мікалая Іванавіча	– станочніка дрэваапрацоўчых станкоў адкрытага акцыянернага таварыства «Буддэталі», г. Вілейка
Радаман Галіну Васільеўну	– дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Сноўская сярэдняя школа» Нясвіжскага раёна
Рыняка Івана Уладзіміравіча	– старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Колхоз «НИВА» Кіраўскага раёна

- Сердзюка
Сяргея Міхайлавіча – слесара-рамонтніка рамонтна-механічнага цэха адкрытага акцыянернага таварыства «Рэчыцкі метызны завод»
- Тушынскага
Ігара Геранінавіча – намесніка Міністра юстыцыі
- Хрыстафарава
Аляксандра Мікалаевіча – старшыню камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Віцебскага аблвыканкама
- Чарэпніну
Алену Ягораўну – генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскія дываны»
- Шулікіна
Васілія Іванавіча – старшага трэнера-выкладчыка па скачках на батуте дзяржаўнай вучэбна-спартыўнай установы «Віцебская спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву № 1»
- Шыха
Віктара Адамавіча – Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі Беларусь у Аўстралійскім Саюзе, Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі Беларусь у Новай Зеландыі па сумяшчальніцтву
медалём Францыска Скарыны
- Галанава
Андрэя Ігаравіча – дырыжора дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
- Глыздову
Тацяну Міхайлаўну – настаўніка рускай мовы і літаратуры дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 1 г. Ліда»
- Капыловіча
Івана Іванавіча – журналіста, члена грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі»
- Карловіч
Лілію Уладзіміраўну – загадчыка трупы хору дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
- Мыслейка
Наталлю Мікалаеўну – намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 1 г. Салігорска»
- Навуменка
Святлану Віктараўну – рэжысёра-пастаноўшчыка дзяржаўнай установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі»
- Сяброўскага
Барыса Аляксандравіча – дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 1 імя акадэміка Я.Ф.Карскага г. Гродна»
- Ткачэнку
Ігара Анатольевіча – настаўніка географіі дзяржаўнай установы адукацыі «Уздзенская раённая гімназія»
- Хілько
Валянціну Станіславаўну – настаўніка гісторыі і грамадазнаўства дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 1 г. Нясвіжа»
- Юрлова
Вадзіма Іванавіча – артыста-чытальніка, майстра мастацкага слова вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай установы «Гомельская абласная філармонія»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь»

- Кавалёву
Юрыю Андрэевічу – артысту балета (салісту) – вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы

- «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
- Сідаркевіч
Людміле Аляксандраўне – артысту драмы – вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі»
- Трыфанаву
Станіславу Уладзіміравічу – артысту-вакалісту (салісту) – вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
- Чэрнабаевай
Галіне Віктараўне – артысту драмы – вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі»
- «Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь»
- Гарцуеву
Аляксандру Фёдаравічу – мастацкаму кіраўніку дзяржаўнай установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі»
- «Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь»
- Коктышу
Васілію Пятровічу – генеральнаму дырэктару ўнітарнага прадпрыемства «Кінавідэапракат» Мінскага гарвыканкама
- «Заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь»
- Кучмею
Уладзіміру Уладзіміравічу – урачу-практолагу практалагічнага аддзялення дзяржаўнай установы «432 ордэна Чырвонай Зоркі галоўны ваенны клінічны медыцынскі цэнтр Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
- «Заслужаны супрацоўнік органаў унутраных спраў Рэспублікі Беларусь»
- Некрасу
Юрыю Мар’янавічу – намесніку начальніка штаба – начальніку інфармацыйнага цэнтра Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніку міліцыі
- «Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
- Вішнякову
Генадзію Аляксеевічу – старшаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па інваспорце
- Рэпкіну
Барысу Уладзіміравічу – старшаму трэнеру-выкладчыку ўстановы «Рэспубліканскі цэнтр алімпійскага рэзерву па гандболе»
- «Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
- Пракапенка
Анастасіі Валер’еўне – спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па сучасным пяцібор’і
- Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь** **А.Лукашэнка**